

Спорт-тайм

ЛІК МЕДАЛЯМ АДКРЫТЫ

У штотыднёвым спартыўным аглядзе «Звязды» расказваем пра першыя медалі юнацкіх Алімпійскіх гульняў і іншыя актуальныя падзеі беларускага спорту.

1. Біятланістка Юлія Кавалеўская адкрыла лік узнагарод беларускай каманды на III зімовых юнацкіх Алімпійскіх гульнях у Швейцарыі. Спартсменка стала ўладальніцай

Алена Мохавя, «серабро» ў францужанкі Жэні Рышар.

2. Жаночая зборная Беларусі выйграла бронзавыя медалі ў каманднай гонцы праследавання на чэмпіянаце Еўропы па канькабежным спорце ў Херэнвене.

Тацяна Міхайлава, Марына Зуева, Яўгенія Вараб'ева і Ганна Ніфонтава паказалі вынік 3 хвіліны 5,47 секунды. Перамаглі прадстаўніцы Нідэрландаў, «серабро» ў расіянак.

і акрамя Кантынентальнага кубка сезона-2019/20 стаў уладальнікам адзінай пучэўкі ў Лігу чэмпіёнаў на наступны хакейны сезон.

4. Ірына Крыўко фінішавала сёмай ў гонцы з масавым стартам на этапе Кубка свету ў нямецкім Аберхофе. Па ходзе дыстанцыі ў 12,5 км беларуска доўгі час ішла ў лідзіруючай групе, аднак на апошнім агнявым рубяжы дапусціла чатыры промахі. Але для Ірыны гэта ўсё роўна найлепшы вынік у бягучым сезоне.

Раней мужчынская зборная Беларусі паспяхова выступіла ў эстафетнай гонцы. Квартэт у складзе Антона Смольскага, Сяргея Бачарнікава, Рамана Ялётнава і Мікіты Лабастава доўгі час па ходзе гонкі прэтэндаваў на п'едэстал, але каманда не змагла ўтрымаць пазіцыю да фінішу. У мужчын пятае месца ў эстафеце — гэта таксама найлепшы вынік сезона.

5. На «Мінск-Арэне» адбылася ўрачыстая цырымонія ўзнагароджвання п'яці найлепшых гонцаў з 29-м нумарам Уладзіміра Цыплакова. Адзначым, што там ужо вісяць джэрсі экс-трэнераў «Дынама» Віталія Стаіна, Уладзіміра Крыкунова і былых гульцоў «зуброў» Анатоля Варывончыка, Міхаіла Захарова і Руслана Салея.

Уладзімір Цыплакоў — легенда беларускага хакея, тройчы прызнаваўся найлепшым хакеістам краіны, пераможца маладзёжнага чэмпіянату свету 1989 года ў складзе зборнай СССР, удзельнік Алімпійскіх гульняў 1998 і 2002 гадоў і шасці чэмпіянатаў свету ў складзе зборнай Беларусі. 14 снежня 2019 года адзін з найлепшых беларускіх хакеістаў пайшоў з жыцця ва ўзросце 50 гадоў.

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.



«бронзы» ў індывідуальнай гонцы на 10 км. «Перад стартам не задумвалася, у якой моцнай групе пачынаю гонку. Затым убачыла на дыстанцыі, што ў саперніцы з Расіі лепшы час, старалася трымацца. На апошнюю стральбу стоячы прыйшлі разам, аднак расіянка хутчэй адпрацавала. Я нацэльвалася за ёй утрымацца, што і дапамагло заняць высокае месца», — адзначыла Юлія. Першае месца заняла расіянка

У аналагічным відзе праграмы сярод мужчын беларусы Віталь Міхайлаў, Ігнат Галавацюк і Ягор Дамарацкі занялі 5-е месца. Наймацнейшыя тут сталі каманды Нідэрландаў, Расіі і Нарвегіі.

3. Гродзенскі «Нёман» заняў трэцяе месца ў фінальным турніры Кантынентальнага кубка ІІHF. Пераможцам стаў дацкі «Сендэрск», ён упершыню выйграў ганаровы трафей

СЁННЯ

Месяц

Поўня 10 студзеня.
Месяц у сузор'і Дзевы.

Сонца

	Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск	9.21	17.16	7.55
Віцебск	9.18	16.59	7.41
Магілёў	9.12	17.06	7.54
Гомель	9.01	17.10	8.09
Гродна	9.35	17.33	7.58
Брэст	9.29	17.41	8.12


Імяніны

Пр. АБРАЗАННЕ
ГАСПОДНЯЕ.
Аляксандра, Васіля,
Вячаслава, Івана,
Мікалая, Міхаіла,
К. Гляра, Марыны, Ніны,
Фелікса.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА



Даты

Падзеі

Людзі

14 СТУДЗЕНЯ




1770 год — нарадзіўся Адам Юры Чартарыйскі, палітычны дзеяч Польшчы і Расіі, асветнік. Выхадзец з княскага роду ВКЛ.

1885 год — нарадзіўся Юрый Віктаравіч Тарыч (сапраўднае прозвішча Аляксеў), беларускі і расійскі кінарэжысёр, сцэнарыст, заслужаны дзеяч мастацтваў Расіі (1935). Заснавальнік беларускага кіно.

1920 год — нарадзіўся Мікола (Мікалай Якаўлевіч) Аўрамчык, беларускі паэт, заслужаны работнік культуры Беларусі (1980). У 1953—1980 гадах — рэдактар аддзела паэзіі ў часопісе «Малодосць». Першая кніга паэзіі «Пярэдні край» выйшла ў 1949 годзе. Аўтар зборнікаў «Шляхамі дружбы», «Сустрэча былых кананаў», «Універсітэцкі гарадок», рамана «Падзямелле», апавесці «Палон» і іншых.

1940 год — Беларускі ансамбль песні і танца, першы ў рэспубліцы прафесійны музычны калектыў, створаны ў лістападзе 1939-га, пастановай урада атрымаў статус дзяржаўнага. Цяпер гэта Дзяржаўная акадэмічная харавая капэла Рэспублікі Беларусь імя Рыгора Шырмы.

1950 год — нарадзіўся Вадзім Браніслававіч Спрычан, беларускі паэт, перакладчык. У 1972-м скончыў БДУ. У 1972—1989 гадах працаваў у выдавецтве «Мастацкая літаратура», з 2003-га — у часопісе «Полымя». Аўтар паэтычных зборнікаў «Зямля і зоры», «Святало непадзельнае» і іншых.



1980 год — нарадзіўся Андрэй Уладзіміравіч Курэйчык, беларускі драматург, рэжысёр, тэатральны крытык. Аўтар п'ес «Ілюзіён», «Крылы», «Сямейны вечар» і іншых. Зняўся ў фільмах «Дунечка», «Акупацыя». Заснавальнік Міжнароднага фестывалю сучаснага тэатра «Адкрыты фармат».



1875 год — нарадзіўся Альберт Швейцэр, нямецка-французскі гуманіст і мысліцель, урач, музыказнавец і арганіст, заснавальнік першага ў Цэнтральнай Афрыцы шпітала, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру (1952).

1890 год — нарадзіўся Рола Харгер, амерыканскі біяхімік. Ён прыдумаў у 1930-х прыбор для вызначэння ўзроўню ўтрымання алкаголю ў крыві чалавека, які стаў прымяняцца паліцыяй для выяўлення п'яніц за рулём.

1925 год — нарадзіўся Юкія Місіма, японскі пісьменнік і драматург. Тройчы намінаваўся на Нобелеўскую прэмію, лічыцца адным з найбольш значных японскіх пісьменнікаў другой паловы XX стагоддзя.



1975 год — у штаб-кватэры ААН у Нью-Ёрку была адкрыта для падпісання Канвенцыя аб рэгістрацыі аб'ектаў, якія запускаюцца ў касмічную прастору.

2005 год — касмічны зонд «Гюйгенс», створаны спецыялістамі Еўрапейскага касмічнага агенцтва, здзейсніў пасадку на спадарожнік Сатурна Тытан і больш за 3,5 гадзіны перадаваў адтуль інфармацыю.



caricatura.ru